



БЕЛТАРШЫНІ

'90

ЧАЦВЕР

25 КАСТРЫЧНІКА
№ 28 (1657)

ОРГАН ПАРТКОМА,
РЭКТАРАТА,
КАМСАМОЛЬСКАГА
І ПРАФСАЮЗНЫХ КАМІТЭТАУ
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА
ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА
СЦЯГА ДЗЯРЖАЎНАГА
УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА.

УНІВЕРСІТЭТ

ПА САКРЭТУ УНІВЕРСІТЭТУ

НЯМА АДЛЕГЛАСЦІ ДЛЯ МІЛАСЭРНАСЦІ

Давайце глядзець прайдзе ў вочы. Нядаўна стала вядома: даследаванні і вывады, зробленыя Міністэрствам аховы здароўя СССР па выніках аварыі на Чарнобыльскай АЭС, мякка кажучы, не зусім адпавядаюць рэчаіснасці. Спецыялісты Ваенна-медыцынскай службы КДБ Украіны, якія таксама праводзілі самастойныя даследаванні, прыйшлі да пераканання: маштабы катастрофы — велізарныя (радыеактыўныя рэчывы распаўсюджваліся ва ўсіх напрамках і на значныя адлегласці), а вынікі — непрадказальныя. Нават малыя дозы абпраменьвання, лічачы спецыялісты Ваенна-медыцынскай службы, прыводзяць да рознага роду парушэнняў і арганізм чалавека, а канцэнцыя 35 бэр — абсурдная.

гчнага саюза і, у прыватнасці, аддзела сувязей з замежнымі краінамі па аказанню дапамогі ў ліквідацыі вынікаў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Не будзем вінаваціць іх у гэтым — лепш позна, чым ніколі. Як нельга дарэчы нам сёння пастаўка медыкаменту, будматэрыялаў, чыстых прадуктаў харчавання. Пакуль атрымліваем іх у асноўным з ФРГ. Паціху падключаюцца да гэтай справы Швецыя, Аўстрыя. Адлегласць — не перашкода для міласэрнасці. Удзельнічаюць замежныя краіны і ў перасяленні людзей. У чым канкрэтна выражаецца гэта дапамога? Раней — у выдзеленых марках, зараз... Напрыклад, тая ці іншая абшчына бярэ пад так званы куратарскі кантроль адну з забруджаных вёсак. Прадстаўнікі абодвух бакоў сустракаюцца, абмяркоўваюць усе падрабязнасці, якія тычацца перасялення, і прымаюць канкрэтнае рашэнне. У ролі па-

срэдніка паміж аднымі і другімі выступае створаны пры БЭСсе аддзел. Пасрэдніцтва — далёка не галоўная яго функцыя ў справе перасялення. А. М. Рухля і супрацоўнікі лабараторыі радыяцыйнай хіміі НДІ ФХП, якія ахвотна дапамагаюць яму (Аляксандр Мікалаевіч пакуль у аддзеле толькі адзін), ездзяць па забруджаных раёнах, праводзяць замеры радыяцыйнага фону, каб асабіста пераканацца, што людзей абавязкова патрэбна перасяляць, і ўпэўніць іх у неабходнасці такога кроку, шукаюць чыстыя раёны, «клімат» якіх не будзе пагражаць здароўю перасяленцаў. Няма чапу ператрачана на пошукі такіх месц, куды б жыхары той ці іншай забруджанай вёс-

кі маглі пераехаць, як кажучы, у поўным саставе — гэта іх запаветная мара. Вось так і даводзіцца матацца з аднаго канца рэспублікі ў другі: у некага патрабаваць, кагосьці пераконваць ці ўтаварваць. Апошніх, на жаль, вельмі многа. Часам даводзіцца чуць: «Зараз усюды радыяцыя. Усё роўна, дзе паміраць». Гэта гаворыць аб тым, што людзі чулі шмат няпраўды і ўжо страцілі веру ў існаванне ісціны. Мала ў нас дакладных даных і таму аддзел узяў на сябе яшчэ адну функцыю — інфармаванне насельніцтва. Гэта будучы не толькі лістоўкі, якія звычайна выклікаюць недавер, але і спецыяльныя рубрыкі ў газетах, перадачы па радыё і тэлебачанню.

Кожнаму з вас аддзел таксама можа аказацца карысным. Калі вы сабралі грыбы ці ягады або сумняваецеся ў чысціні іншых прадуктаў харчавання, завітайце ў пакой 215-а хімічнага корпусу: тут вам падакажуць, што рабіць з імі.

З. МІХНЕВІЧ.

НАШ АДКАЗ

Што пад сілу ФГП?

Ці можна, вучачыся ва ўніверсітэце, паралельна авалодаць харэаграфію?
В. МІХНО,
студэнтка.

Як паведаміла нам дэкан ФГП Э. Д. АНІСЕНКА, гэта не ўяўляе асаблівых цяжкасцей. Прычым, павевы часу не закранулі факультэта — авалодаць спецыяльнасцямі, якія існуюць тут, можна бясплатна (акрамя курсаў кройкі і шыцця). Такім чынам, факультэт грамадскіх прафесій чакае вас на наступных аддзяленнях: АРГАНІЗАТАРАУ КУЛЬТУРНА-АСВЕТНІЦКАЙ РАБОТЫ. Яно ўключае дзве секцыі: тэатральнага і рэжысёрскага майстэрства і харэаграфіі. На занятках па тэатральнай рэжысуры вы зможаце авалодаць асновамі рэжысёрскага і акцёрскага майстэрства, прымаючы ўдзел у пастаноўках спектакляў, прайсці тэарэтычны курс агульнай гісторыі тэатра.

Займаючыся ў секцыі харэаграфіі, вы атрымаеце магчымасць у далейшым кіраваць самадзейнымі і танцавальнымі калектывамі.

АРГАНІЗАТАРАУ РАБОТЫ З ДЗЕЦЬМІ І ПАДЛЕТКАМІ. Аддзяленне рыхтуе піянерскіх ваяцых, кіраўнікоў школьных гурткоў. Слухачы аддзялення маюць магчымасць прайсці практыку не толькі ў лепшых піянерскіх лагерах рэспублікі, але і ў тых, што знаходзяцца на палярэжы Чорнага мора.

ЖУРНАЛІСТЫКІ. Кіраўнік аддзялення пазнаёміць вас з газетнымі жанрамі, дапаможа авалодаць навыкамі напісання газетных артыкулаў і ўбачыць свае матэрыялы на старонках не толькі шматтыражных, але і рэспубліканскіх газет.

МАСТАКОЎ-АФАРМІЦЕЛЯЎ. Калі вас цікавяць таямніцы жывапісу, малонка, прыходзьце на аддзяленне.

ТУРЫЗМУ І АХОВЫ ПРЫРОДЫ. Аддзяленне карыстаецца вялікай папулярнасцю і рыхтуе інструктараў-метадыстаў па турызму, арганізатараў турысцка-экскурсійнай работы. У працэсе навучання слухачы здаюць нормы на значок «Турыст СССР».

На факультэце грамадскіх прафесій вы зможаце атрымаць навыкі хуткага пісьма. У гэтым дапаможа вам секцыя СТЭНАГРАФІІ.

Яшчэ пакуль не позна запісацца на курсы КРОЙКІ І ШЫЦЦЯ. Калі вы выбераце для сябе якое-небудзь аддзяленне, звяртайцеся ў дэканат ФГП — вул. Бабруйская, 9, п. 61.

Правінцыяльных ВНУ не бывае

Прафесар МДУ імя М. В. Ламаносава Мая Уладзіміраўна УСЕВА-ЛАДАВА прачытала некалькі лекцый студэнтам філфака нашага ўніверсітэта. Планаваўся поўны спецыяльны курс у яе выкладанні, але «бульба» перашкодзіла.

М. У. Усеваладава спецыялізуецца па функцыянальна-камунікатыўным сінтаксісу і ў сваіх лекцыях яскрава паказала, які гэта цікавы, разнастайны і, галоўнае, бліскучы да жыцця прадмет.

Усё, што я гавару, у некаторай ступені можа здацца вам ерассю з пункту гледжання сінтаксісу, — папярэджвала Мая Ула-

дзіміраўна слухачоў, — але ж усе змяненні пачынаюцца з ерасі...

У яе лекцыях — багацце нечаканых прыкладаў і параўнанняў. Кожны сказ у яе трактоўцы — цэлы незвычайны свет.

А якімі падаліся маскоўскаму прафесару нашы студэнты? Ці адрозніваюцца яны чым-небудзь ад сталічных?

— Асаблівых адрозненняў я не заўважыла, — засведчыла М. У. Усеваладава. — Тая ж разнастайнасць... Я бачыла на лекцыях шмат разумных, уважлівых, нават інтэлектуальных вачэй і думаю, што ў вас незліч добрых студэнтаў!

ДАПАМОГУ!

АБРЫДЛЫ ГРУЗ

Жанчыны трымаюць на сабе цяжар. Цяжар нашага быту — у выглядзе неабдыменных сумак і неаглядных чэргаў. Усе з гэтым звякліся, самі жанчыны таксама. Але часам...


— Ну, каго папрасіць? Зноў студэнтаў? Ці можа, тых, хто адсылае найбольшую колькасць карэспандэнцыі? — супрацоўніцы канцылярыі шукалі «моцныя рукі», каб прынесці са склада абгортанную паперу, кожны рулон якой важыць ні больш ні менш — 40 кілаграмаў.

Раней жанчыны з канцылярыі насілі яе самі, калі не атрымлівалася знайсці памочнікаў. Але аднойчы не вытрымалі і звярнуліся да праэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце У. І. Тарасевіча.

— Чым я магу дапамагчы, калі на ўвесь універсітэт толькі адзін грузчык працуе? Вунь у бухгалтэрыі таксама адны жанчыны, але яны самі носяць паперу!

Пасля Уладзімір Іванавіч усё ж «выдзеліў» грузчыка для канцылярыі — інцыдэнта, быццам, і не было. Пакуль паперу не расходвалі. Калі запас яе скончыцца, зноў давядзецца здабываць мужчынскія рукі «з боем»? Сумна, што гэтая «бітва» з тых, дзе ўсе ўдзельнікі ваююць на адным баку: і жанчыны, якім абрыдзела насіць цяжар, і праэктар, і адзіны на цэлы універсітэт грузчык, і незаменныя «палачкі-выручалачкі» студэнты. Усе яны імкнуцца пазбавіцца аднаго грузу, ускладзенага на іх плечы...

Хто ты ёсць, чалавек?



Малады мастак Алег АРЛОУ першым запрасіў аматараў жывапісу ў новую выставачную залу, якую адчыніла аб'яднанне дзяржаўных літаратурных музеяў Мінска ў Траецкім прадмесці.

Алегу 21 год. Жывапісам пачаў займацца нечакана для сябе і іншых год назад. Зараз у яго ўжо 80 гатовых работ, палова якіх прадстаўлена ў экспазіцыі. Пра што яны? Адказвае сам аўтар:

— Пра смагу жыцця. Сваімі карцінамі хачу разбудзіць спячучы і застылыя душы, дапамагчы людзям разабрацца ў сабе, знайсці спакой у наш цяжкі і неспакойны час.

На выставе вы можаце паглядзець карціны, пагутарыць з самім аўтарам, які чакае вас.

Н. ЦІТАРЭНКА.

РАЗГАДКА СКРОЗЬ ЗАМОЧНУЮ ШЧЫЛІНУ

«ТАЯМНІЧЫХ» ДЗВЯРЭЙ

... Раўнютка шкляная трубочка паступова набывала мудрагелістую форму. Надзімалася, надзімалася — вось-вось лопне.

— Не хвалойцеся, — заўважыўшы мой нервовы позірк, супакой ў загодчых майстэрні Г. А. Кляпікоўскі. — У нас майстры-шкловыдзімальшчыкі высокага класа. Не ўпершыню Уладзімір Лявонцьевіч Кругленя і Антон Станіслававіч Рудовіч «ажыўляюць» эскізы. Што можа быць прасцей? Вось калі даводзіцца ўпайваць у шкло плацінавыя ці малібдэнавыя электроды — ім не пазайздросціць: работа вельмі няпростая і працаёмкая.

Нарэшце, сасуд гатовы. Засталося толькі прышыць дадатковыя дэталі — і заказ выкананы.

Такой вось сапраўды ўнікальнай і часам непаўторнай прадукцыі ва ўніверсітэцкай шкловыдзімальнай майстэрні за дзень, здараецца, вырабляюць не адзін дзясятка. І ўсё ж у асноўным майстрам даводзіцца займацца рамонтам шкляной «тэхнікі». Не-

надзейная гэта рэч, а ў лабараторыях дзе ні павярніся — усюды шкляныя колбы, прабіркы, мяшалкі.

— Студэнты — народ не надта беражлівы, — заўважае Генадзь Андрэевіч. — Пабілася якая-небудзь прылада — выкідаць трэба, а дзе ж грошай набярэшся? Вось і нясуць нам з хімічнага факультэта і НДІ ФХП сваіх «калек» на «лячэнне».

Спачатку, калі майстэрня толькі стваралася, меркавалі зрабіць яе базай для навучання студэнтаў. Будучыя хімікі павінны ўмець усё: рэзаць шкло, гнуць яго. Але на практыцы аказалася інакш. Студэнты не такія ўжо і частыя госці тут. Адзіная карысць для іх ад лабараторыі ў тым, што яна забяспечвае тым не мудрагелістым інвентаром, без якога нельга абысціся пры правядзенні доследаў. Безумоўна, ужо толькі дзеля гэтага варта мець ва ўніверсітэце «таямнічае» падраздзяленне.

З. АЛЯКСАНДРАВА.

Добры вечар!

З 1 студзеня 1991 года Мінскім гарадскім Саветам народных дэпутатаў будзе выдавацца масавая агульнагарадская інфармацыйна-рэкламная газета «Добры вечар» («Добры вечар»).

Наша газета мае за мэту стаць адкрытай дэпутатскай трыбунай, з якой народныя выбраннікі, незалежна ад прыналежнасці да той ці іншай фракцыі, змогуць выказаць свой пункт гледжання на любую праблему і шляхі яе вырашэння.

«Добры вечар» — гэта і трыбуна саміх мінчан. Усё, што іх хвалюе: палітыка, эканоміка, духоўнае і сацыяльна-культурнае развіццё горада — усё гэта знойдзе несажонае, праўдзівае адлюстраванне на старонках гарадской газеты.

Як выдзяляецца ў горадзе жыллё і распаўсюджваюцца дэфіцыты, якія прадукты ўжываюць гараджане і якім паветрам дыхаюць, якія перспектывы развіцця кожнага мікрараёна, як вырашаюцца транспартныя праблемы — гэтыя і іншыя пытанні будуць у цэнтры ўвагі «Добры вечар».

У нашай газеце мінчане, безумоўна, знойдуць праграму тэлебачання, афішу кіно і тэатраў, інфармацыю аб цэнах на рынку і радыяцыйнай абстаноўцы ў горадзе, змогуць атрымаць кваліфікаваныя парады па вядзенню хатняй і дачнай гаспадаркі, кансультацыі юрыстаў, медыкаў і іншых спецыялістаў.

Мы будзем імкнуцца зрабіць нашу газету «з чалавечым тварам», каб яна прыходзіла ў кожны дом, у кожную сям'ю як добры сябра, расказчык і памочнік.

У вас жа з'яўляецца магчымасць прыняць удзел у стварэнні новай гарадской газеты «Добры вечар» — мы вельмі разлічваем на вашы прапановы і ідэі, якія ўжо сёння можна дасылаць у рэдакцыю на адрас: 220050, МІНСК, ЛЕНІНСКІ ПРАСПЕКТ, 8, РЭДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР».

І самае галоўнае — дапамагчы станаўленню газеты Мінскага гарадскога Савета народных дэпутатаў вы можаце рэальна — аформішы падпіску на «Добры вечар» на 1991 год.

НАШ ІНДЭКС: 63931. КОШТ ГАДАВОЙ ПАПІСКІ — 9 РУБЛЁЎ 60 КАПЕЕК.

Вы баіцеся рызыкаваць? Падпішыцеся на паўгода — гэта абыдзецца вам 4 рублі 80 капеек. Або на тры месяцы — за 2 рублі 40 капеек. У крайнім выпадку — на месяц і ўсяго за 80 капеек.

М. РАСОЛЬКА,
в. а. рэдактара газеты
«Добры вечар».

«Человек и экономика»

Новы грамадска-палітычны і эканамічны часопіс «Дзержаўнага камітэта БССР па эканоміцы і планаванню і Савета федэрацыі прафесійных саюзаў Беларусі «Человек и экономика» мае мэту дапамагчы чытачам глыбей усваіць палітычныя, эканамічныя і сацыяльныя праблемы рэспублікі, адчуць пульс грамадскага жыцця, клопаты простага чалавека, яго інтарэсы і патрэбы. На старонках выдання можна будзе пазнаёміцца з альтэрнатыўнымі думкамі і меркаваннямі аб тым, куды мы ідзем і што з намі будзе, навукowych работнікаў і арганізатараў вытворчасці, грамадскіх дзеячаў і людзей, не вельмі дасведчаных у эканамічных тэорыях, але маючых асабісты каштоўны прафесійны і жыццёвы вопыт.

У часопісе вы знойдзеце палітычныя і эканамічныя прагнозы, аналітычныя матэрыялы, самую дакладную інфармацыю, неабходную для практычнай работы і для вучобы, атрымаеце адказ на пытанні аб формах уласнасці і іх узаемадзеянні, аб тым, як стаць прадпрыемствам і аб сацыяльных гарантыях...

Часопіс «Человек и экономика» — выданне масавае, а гэта значыць, што на яго старонках можна даведацца пра сакрэты хатняй кухні, пазнаёміцца з таямнічымі НЛА, захапіцца востраасветным дэтэктывам ці фантастычнай апавесцю, паразважаць над парадамі гараскопа...

КОШТ ПАПІСКІ НА ЧАСОПІС УСЯГО 6 РУБЛЁЎ ЗА ГОД, 3 — ЗА ПАЎГОДА. ІНДЭКС — 74986.

Наша планета — наша здароўе

Мы, людзі, з'явіліся і жывём на Зямлі. Чалавечы арганізм у многім звязаны з усімі кампанентамі біясферы — раслінамі, насякомымі, мікраарганізмамі. Ён падпарадкоўваецца сутачным і сезонным рытмам, рэагуе на інтэнсіўнасць сонечнага выпраменьвання. Зразумела, чалавек адразніваецца ад усіх жывёл, з'яўляючыся састаўной часткай сацыяльнага асяроддзя — грамадства. А гэта азначае, што ён здольны не толькі прыстасоўвацца да прыроды, дзякуючы сваёй біялагічнай дасканаласці, але і змяняць, актыўна ўмешваючыся ў яе сама складаны ўзаемадзеянні. Уплыў на прыроду звычайна звязаны з імкненнем да ажыццяўлення пэўных мэт. Аднак гэтыя мэты і магчымасці біясферы не заўсёды супадаюць.

На заранку развіцця чалавечага грамадства ўплыў чалавека на прыроду быў нязначным. Зараз гэта ўмяшанне набывае планетарныя маштабы. Па некаторых падліках, 4 мільярды сучасных людзей аказваюць такі ж уплыў на прыроду, які маглі б аказаць 30—40 мільярдаў у каменным стагоддзі.

У прамыслова развітых краінах самая буйная крыніца забруджвання біясферы — цеплавая электрастанцыя. Пакуль што асноўным палівам для іх служыць каменны вугаль. Дымавыя трубы гэтых станцый штогод выкідаюць у атмасферу некалькі дзесяткаў мільёнаў тон популі і серністага ангідрыда. У ЗША, напрыклад, згодна даным амерыканскіх вучоных, на долю цепластанцый даводзіцца 74 працэнты серных вокаслаў, каля паловы вокаслаў азоту і прыкладна трэць шкодных часціц, якія пастаўляе паветранаму басейну ўся прамысловасць краіны.

Што датычыць забруджвання паветра вокаслам вугляро-

ду і вуглевадароду, то галоўнымі віноўнікамі гэтага з'яўляюцца рухавікі ўнутранага згарання. У 1980 годзе ў ЗША удзельная вага забруджвання, што даводзіцца на долю аўтамабіляў, складала па вуглевадароду 48 працэнтаў, па вокаслам вуглярода — 59,1 працэнтаў, па вокаслах азоту — 34,9 працэнтаў. У Японіі ў тым жа годзе аўтамабілі далі на вуглевадародах 57,3 працэнта ўсіх забруджванняў, па вокаслам вуглярода — 93 працэнта, па вокаслах — 23.

Сілы прыроды пакуль яшчэ пераважаюць над прадукцыйнымі сіламі чалавечага грамадства. Але магчымасці прыроды абмежаваны. Ужо зараз чалавек сур'ёзна парушае ход прыроднай раўнавагі. За многія тысячгагодзі ён упершыню ўступіў у буйны канфлікт з прыродай. На вялікай плошчы забруджаныя рэкі. Згодна надрукаваным афіцыйным даным міністэрства па пытаннях навакольнага асяроддзя, вада ў чацвёртай частцы рэк Англіі і больш, чым у палове каналаў, даследаваных вучонымі, прызнана непрыгоднай для выкарыстання з-за таго, што забруджана рознымі прамысловымі адходамі. Так, напрыклад, 180 літраў забруджанай вады штодзень выліваецца ў раку Тайн, што на поўначы Англіі, у якой зьялася рыба. Зараз у Тайне забаронена купацца — гэта стала небяспечным для здароўя. Узростаючае перанасыненне буйных гарадоў нярэдка вядзе да сапраўднага крызісу навакольнага асяроддзя. Выклікаюць трывогу і незваротныя страты зямельных рэсурсаў у выніку неразумнага будаўніцтва прадпрыемстваў, шахт, нафтапрамыслаў, дарог, а таксама замесчвання. За гістарычна кароткі час гэтыя страты дасягнулі велізарнай велічыні — 20 мільёнаў квадратных кіламетраў.

Зараз у навакольным асяроддзі назбіралася каля 50 тысяч відаў розных хімічных злучэнняў, не ўласцівых прыродзе. У Растоўскай вобласці, напрыклад, у вадаёмы трапляе 128 відаў пестыцыдаў. Кантрольныя службы ўлічваюць каля 30 з іх.

Усё свет гаворыць пра кіслотныя дажджы. У большасці краін ёсць карты з абзначэннем раёнаў, дзе асабліва часта яны выпадаюць. У нас такія карт практычна няма. Гэта сведчыць аб нашым экалагічным невуцце. Прамысловыя выкіды сярніх злучэнняў вельмі шкодныя для еўрапейскіх лясоў, асабліва для хвойных, з-за іх адбываецца закісленне азёр.

Ці можа сельская гаспадарка абысціся без хіміі? На сённяшнім этапе — не, але непазбяжна і тое, што мы павінны паступова адмовіцца ад яе. І за мяжой, і ў нас ёсць нямыя гаспадары, якія атрымліваюць высокія трывалы ўраджаі без выкарыстання хімічных рэчываў. У 1985 годзе ў ЗША існавала больш чым 20 тысяч ферм, на якіх было выключана ўсялякае выкарыстанне не толькі пестыцыдаў, але і мінеральных угнаенняў. У Мурамцеўскім раёне Омскай вобласці ўсё 16 гаспадарак адмовіліся ад выкарыстання гербіцыдаў і пестыцыдаў, сярэдні ўраджай склаў 22 цэнтнеры з гектара — гэта вышэй сярэдняга па вобласці.

Сёння мы ўкладаем у ахову прыроды каля 1 працэнта нацыянальнага даходу. Даказана, што выкарыстанне 3 працэнтаў нацыянальнага даходу стабілізуе прыроднае асяроддзе, 5 працэнтаў — паліпшае яго. Дык давайце ўзінем наш голас за захаванне і прымяненне прыродных багаццяў нашай Радзімы!

І. СЯРГЕЕВА,
урач 2-й клінічнай
бальніцы Мінска.

РАЗМЕРКАВАННЕ: ЯКІМ ЯМУ БЫЦЬ?

Тэма гэта не новая. Наўрад ці прыцягнула б яна зноў нашу ўвагу, калі б не загад міністра народнай адукацыі БССР № 119 ад 10 мая 1990 года «Аб увядзенні новага парадку планавання падрыхтоўкі і размеркавання спецыялістаў». Мы паспрабавалі вывучыць яго, але ў загадзе знайшлася столькі «прафесійных» таямніц, што чалавеку недасведчанаму разабрацца ў іх аказалася не так проста. З просьбай дапамагчы нам у гэтым мы звярнуліся да прарэктара БДУ імя У. І. Леніна П. І. БРЫГАДЗІНА.

— Пётр Іванавіч, у загадзе Міністэрства народнай адукацыі БССР напісана: у мэтах эксперыменту перайсці на новы парадок планавання падрыхтоўкі і размеркавання спецыялістаў...

— Размова ідзе аб тым, каб рыхтаваць спецыялістаў па дагаворах. Але яны існавалі і раней. Праўда, усе выпускнікі пасля заканчэння ўніверсітэта ў абавязковым парадку размяркоўваліся. Іх часам не пыталіся, хоча ён, напрыклад, у Магілёўскую вобласць ці не. І няхай сабе ўпараціцца пакаціць свой подпіс у пратаколе — камісія мела права распараджацца лёсам выпускніка без яго на тое згоды. Майскі загад крыху спраціў гэту працэдуру: даў больш праваў маладым спецыялістам і менш — іх апекунам. Ён ліквідаваў пасрэднага — дзержаўнага камісію па размеркаванні.

— Студэнты, нарэшце, дачакаліся адмены «прыгоннага права» — так жартам называлі яны заключныя акорды свайго вузаўскага жыцця. А што атрымалі ўзяць?

— Свабодны рынак. Міністэрства (акрамя дзержаўзаказа) здымае з сябе клопаты па размеркаванні, і кожны малады спецыяліст павінен будзе ўладкоўвацца самастойна. Калі раней, вучачыся ў сценах ВУНУ, студэнт мала клапаціўся аб сваёй кар'еры (не будзем браць выключэнне), то зараз ён павінен гэта рабіць. Не сумняваюся, многія без асаблівых цяжкасцей знойдуць сабе работу: адны дзякуючы ўласнаму прадпрыемальніцтву, другія з дапамогай уплывовых бацькоў ці знаёмых. Але ж будзе шмат і такіх, хто сутыкнецца з вялікімі цяжкасцямі. На жаль, не ўсе змогуць пацвер-

ВЫ-ПРАБА-ВАННЕ НА КЕМ-ЛІВАСЦЬ

дзіць сваё жаданне працаваць кваліфікацыйнымі здольнасцямі.

— Калі я правільна зразумела Вас, армія беспрацоўных, якая, па прагнозах эканамістаў, складзе даволі ўспушальныя лічбы, папоўніцца маладымі спецыялістамі з універсітэцкім дыпломам?

— Гэта не выключана. Але мы не кінем сваіх выпускнікоў на волю лёсу, таму што, калі наш падапечны акажацца неканкурэнтаздольным, у гэтым не толькі яго віна, але і наша. Мы будзем старацца дапамагчы выпускніку ў пошуку работы. Асабліва на першым часе. У нас ёсць трывалыя сувязі з прадпрыемствамі і арганізацыямі. Іх мы і будзем выкарыстоўваць.

— Напэўна, свабодны рынак мацней за ўсіх ударыць па пасрэдных выпускніках. Калі дзержаўнае размеркаванне ў пэўнай ступені забяспечвала іх «тылы», то зараз троечкі будзе нялёгка: кіраўнік прадпрыемства ахвотней «купіць» спецыяліста з выдатным дыпломам.

— Такая праблема існуе і зараз. Гэта не год-два назад, калі размяркоўваліся ўсё — ад выдатніка да «хвасціста». Апошнім часам здаралася, пры размеркаванні выпуск-

ніка з «троечным» атэстам прадстаўнікі некаторых прадпрыемстваў проста пакідалі залу. Іх можна зразумець: ці ёсць сэнс плаціць тры тысячы рублёў (такая сума частковай кампенсацыі за навучанне) за пасрэднага спецыяліста? Калі ж ён не мае гарадской прапіскі, пакупная сума значна большая.

— Пётр Іванавіч, можа здарыцца такая сітуацыя. Заклучаны індывідуальны дагавор са студэнтам, потым па той ці іншай прычыне «пакупнік» адмаўляецца ад яго. Ці можна прымяніць якія-небудзь санкцыі да парушальніка дагавору?

— Такіх санкцый у заканадаўстве няма. Ды і кіраўнікі неахвотна ідуць на разрыв доўгатэрміновых сувязей — ім гэта нявыгодна. Праўда, сёння прадпрыемствы не надта спяшаюцца заключыць з намі дагаворы. Спадзяюцца, што пры пераходзе да рыначных адносін, калі з'явіцца лішак працоўнай сілы, змогуць узяць спецыяліста бясплатна.

— Дарэчы, ці не будзе спрыяць павелічэнню гэтага лішку заключэнне дагавораў? Наўрад ці можна прадугледзець, колькі інжынераў патрэбна будзе прадпрыемству праз пяць гадоў. Ці не акажуцца планавыя спецыялісты непатрэбнымі?

— Усялякае можа здарыцца. Але мы дамаўляемся не з кааператывамі, якія могуць спыніць існаванне, а з моцнымі фірмамі. Ды, шчыра кажучы, размова ідзе не аб «пайменным» залічэнні. Вядома, нельга ўсё прадугледзець, дакладна разлічыць. Пры паступленні мы папярэджвалі абітурыентаў, што іх чакае самастойнае працаўладкаванне.

— А што будзе з дзержаўзаказам?

— Тыя дзержаўныя структуры, якія фінансуюць навучанне, па-ранейшаму будуць мець права заказваць сабе спецыялістаў. Дзержаўзаказ застанецца на тых спецыяльнасцях, у якіх зацікаўлены дзержаўныя ўстановы — школы, ВУНУ, установы аховы здароўя. Нельга разлічваць, што прадпрыемствы возьмуць нас пад сваю апеку. Мы — дзержаўная ўстанова і ў інтарсах нацыі фінансавалі нас па дзержаўбюджэту. Трэба памятаць, што любая ВУНУ рэалізуе не толькі эканамічныя функцыі — рухту спецыялістаў, але і інтэлектуальныя, культурна-асветніцкія. Перайшоўшы на падрыхтоўку спецыялістаў выключна па дагаворах, мы кінемся на заробкі, а павінны клапаціцца аб інтэлектуальным росквіце нацыі.

— Такая дыспарэорцыя існавала заўсёды: у цэнтры перанасыненасць кадрамі, а на так званай перыферыі — вострая патрэба. Адмена размеркавання наўрад ці будзе садзейнічаць вырашэнню гэтай праблемы?

— Прычэпальная сіла цэнтры застанецца.

Але нам трэба думаць, як выправіць становішча. Варта зацікавіць выпускнікоў — маральна, матэрыяльна. Сёння тое-сёна на насычанымі кадрамі сельскай мясцовасці робіцца. Паказальны ў гэтым плане мэтай прыём абітурыенты залічваюцца з меншымі праходнымі балам і пасля заканчэння едуць туды, адкуль накіроўваліся на вучобу. Толькі і гэта, на маю думку, не выйсце. БДУ — нацыянальны ўніверсітэт і пры паступленні ў аснове павінны ляжаць веды. Ёсць іншыя навуковыя ўстановы — рэгіянальныя. Нядрэнна было б перадаць ім «ільготнік».

— Пётр Іванавіч, як Вы мяркуеце, ці будзе гэты самы «новы парадок» садзейнічаць павышэнню паспяховасці студэнтаў?

— У пэўнай ступені. Гэта будзе стымулявацца болей застатка беспрацоўным.

Хачу сказаць воль аб чым. Сённяшняя сістэма атрымання ведаў істотна адрозніваецца ад учарашняй. Раней мы стараліся вучыць усіх, хто трапіў да нас. Дарэмныя намаганні — усе не могуць стаць акадэмікамі. Таму ідзе пераарыентацыя ідэалогіі атрымання ўніверсітэцкіх ведаў. У першую чаргу мы абавязаны працаваць з тымі, хто хоча вучыцца. Не ўтойваю, такая сістэма прывядзе да павелічэння колькасці адлічаных.

— Напэўна, не будзе і масавага прыёму. Не ва ўсіх бацькоў знойдзецца дастаткова грошай, каб вучыць сваіх дзяцей.

— Пераход да рынку зусім не азначае, што навучанне будзе платным. Безумоўна, нейкія элементы яго абавязкова з'явіцца. Ужо сёння, калі вы захацелі атрымаць другую вышэйшую адукацыю, давядзецца раскашэльвацца.

Зараз рана гаварыць аб тым, што будзе. Упэўнены толькі ў адным: змены патрэбны. Кардынальныя, якія б маглі прымусяць студэнта атрымліваць выдатныя веды. Нядрэнна было б увесці плату за перадачу экзаменаў, за паўторны курс навучання. Мне імпануе двухступенчатая сістэма навучання. Здаў на першай ступені іспыты на тройкі — на другую не прэтэндуй. У той жа час мы не павінны ствараць тупіковых сітуацый, а даць чалавеку магчымасць выправіцца.

— Пётр Іванавіч, асабіста Вы — прыхільнік платнага ці бясплатнага атрымання вышэйшай адукацыі?

— Я за сімбіёз. Перакананы, дзержава павінна ўзяць на сябе асноўныя расходы па фарміраванню інтэлектуальнага патэнцыялу нацыі. Яе абавязак — забяспечыць аднолькавы стартавыя магчымасці для ўсіх жадаючых вучыцца ў ВУНУ.

— Дзякуй за размову. Інтэрв'ю правяла З. АЛЯШКЕВІЧ.



БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСИТЭТ

Мінская паліграфічная фабрыка
«Чырвоная зорка» МВПА
імя Я. Коласа.

18 кастрычніка

Заказ 2025.

Т. 2000 экз.

220080, Мінск-80, УНІВЕРСИТЭЦКІ ГАРАДОК, ВУЛ. БАБРУЙСКАЯ, 9, ПАВЕРХ 4, П.А.К.О.І 74-75. ТЭЛЕФОН 20-68-27.

Рэдактар
М. Г. ЗАГОРСКАЯ.

МАЙСТРЫ

Штомесячны спецвыпуск газеты «Беларускі ўніверсітэт» для удзельнікаў руху МЖК.

ПИНГ-ПОНГ

На чужой каравай...

Озлобленные утопичностью перспективы получить квартиру хотя бы к 2000 году, раздраженные величиной цифры, которой обозначен их номер в необъятной невидимой очереди за жильем, люди обвиняют в отсутствии крыши над головой прежде всего тех, кто ее имеет.

В городской комитет МЖК порой приходят письма, которые, кажется, вот-вот запылают от гнева их авторов...

40-летний рабочий, много лет простоявший в очереди на квартиру, считает, что создание МЖК лишает его перспектив. «Молодые прохиндеи», по его мнению, отволав себе место в первых рядах, еще и чужие стройматериалы «захватывают».

Не более снисходителен к членам МЖК его единомышленник-ветеран. Иначе, как сплошным обманом, он это движение не называет, считая, что его участники только и стремятся, что откусить кусок потолка и пожирней от караваев, испеченного другими...

Віншуем!

двух лучших байцоў МБА, што працуе на будаўніцтве дома № 18 ва Уручы-5. Імі па выніках ІІІ квартала 1990 года сталі А. К. Барысюк, які атрымае прэмію з фонда гарадскога штаба МЖК памерам 200 рублёў, і М. А. Галіноўскі — уладальнік другой прэміі (100 рублёў).

Комплекс «Уручы»

День рождения — 3 сентября 1987 года, когда было подписано постановление горисполкома о строительстве МЖК «Уручы». Состав — 7 жилых зданий и Центр общения: бассейн, танцевальный зал, кафе, мастерские, спортзал. Сметная стоимость Центра — 2,7 миллиона рублей. Площадь встроенных помещений комплекса — 3 тысячи квадратных метров. Для бильярдной комнаты игровых автоматов, помещений для кружков, терминальных комнат. Как видите, члены МЖК «Уручы» не «засемляются» на первом этапе — строительстве, уже сейчас задумываются: что будет дальше.

«Идеальный» МЖК с правом собственности на жилые здания, землю, с созданием микросовета им пока не по карману. Но, впрочем, и откладывать все это на далекую, а потому весьма туманную перспективу они не собираются.

ОКНАМИ В ЗАВТРА

...ЛЮДИ ЖИЛИ очень дружно и счастливо. Они дорожили своим домом, ибо вложили в него частичку души и силу собственных рук...

Мечтает молодая женщина-архитектор. О тех зданиях, где, кроме жилых квартир, будут помещения со всеми бытовыми услугами — от парикмахерской до химчистки, комнаты для совместных вечерних чаепитий жильцов, мастерские со швейными и печатными машинками и даже станками для всеобщего пользования и, конечно, музыкальный салон и библиотека. Эти мечты превратились в реальность пока только в диссертации молодого архитектора. Но она рассказывает о них с верой увидеть все это наяву. Она мечтает, сидя в приемной директора средней школы. Может быть, именно здесь ее вера укрепляется — школа-то необычная, она уже сегодня становится частью самого комплекса-мечты...

Впрочем, вряд ли согласятся с этим те, кто работает в ней. У них еще очень много проблем, они еще только начали восхождение к своей Мечте.


В истории средней школы № 191 всегда будет значиться день 1 сентября 1989 года как дата ее появления на свет. Но днем рождения вполне можно считать и тот летний день, когда в уже построенной, но еще не готовой к учебным будням школе начали работать члены МЖК, чтобы в короткий срок решить многочисленные постстроительные проблемы.

Больше года прошло с тех пор. Не так много осталось в 191-й школе признаков новостройки. Тем не менее, она и сейчас таковой является. Ведь ее создатели — администрация и учителя — считают процесс действительного рождения школы, сложного организма, не менее трудным, чем становление человеческой личности. Даже построив современное здание, наполнив его совершенной техникой и оборудованием, подобрав близкий к идеальному коллектив, нельзя обеспечить полный успех.

Все здесь пока во многом эксперимент. Где-то обычный: младшие ребята привыкают к роли школьников, старшие — к новым одноклассникам и кабинетам, учителя «притираются» друг к другу. А где-то оригинальный: с первого класса в школе преподаются английский язык, логика, шахматы, искусство общения. В старших классах, начиная с восьмого, постепенно вводится дифференцированное обучение, для чего разрабатываются несколько учебных планов: базовый, с физико-математическим, с литературно-эстетическим и с химико-биологическим уклонами. В даль-

нейшем планируется еще более ранняя дифференциация. Работают интересные семинары и кружки, все время рождаются новые задумки...

Говорят, что сейчас каждая школа «сходит с ума по-своему». Что ж, соревноваться им в степени «умопомрачения»?



МЫ МЕЧТАЕМ НЕ НАПРАСНО

Не получится: можно восхищаться успехами других, можно перенимать полезный опыт, но от создания неповторимого облика собственной школы все равно не уйти.

Наверное, для 191-й он прежде всего в ее успешном сотрудничестве с оргкомитетом МЖК «Уручы». Может быть, даже не сотрудничество это, а единство, потому что нельзя сказать, что оно началось с определенной точки отсчета и что закончится на каком-то конкретном участке дистанции. Со временем — это тоже мечта — все, чем живет школа, еще больше будет сливаться с жизнью микрорайона «Уручы-4». Некоторые из членов МЖК уже сейчас не считают для себя обузой водить детей именно в 191-ю школу, думая таким образом об их будущем. А еще в школе работает учителем трудового воспитания постоянный представитель оргкомитета (постпред, значит) Дмитрий Мелешко. Его пребывание предусмотрено договором, заключенным между администрацией школы и оргкомитетом задолго до 1 сентября 1989 года. Эта бумага не из тех, которыми можно прикрыться от требований другой стороны, тыча пальцем в свои права, дабы обеспечить себе спокойное существование. Договором деловые партнеры застраховались не от работы, а от беспочвенных конфликтов, возложив на себя обязательства, о которых никогда не забывают.

Например, оргкомитет МЖК «Уручы» должен ежегодно оказывать школе материальную помощь в размере 15 тысяч рублей. Школа же обязуется принять под свою крышу всех детей, которые

будут жить в домах, построенных МЖК в микрорайоне. Оргкомитет поощрял также обеспечить нуждающихся в жилье учителей квартирами. Правда, при этом поставил условие помощи их МЖК, которая оказалась непосильной задачей для многих претендентов — они отказались от желанной перспективы, и на пять предоставляемых МЖК школе квартир сегодня осталось только 3 кандидатуры.

Оговорены в документе и еще более сложные моменты: например, создание в школе усилиию обеих сторон благоприятной атмосферы. Что это такое и где этому

искусству можно научиться? В пединституте — вряд ли. Многие его выпускники, по поводу чего не устает сокрушаться директор школы В. Е. Гладков, не квалифицированы даже в конкретных учебных дисциплинах. Не говоря уже об уровне их общей культуры... Конкурсного отбора, который планировался и был объявлен на страницах прессы, не получилось. Инспекторы отдела народного образования подошли к выбору учителей для экспериментальной школы по привычке — формально. Так что молодой коллектив 191-ой, как состоящий из тридцатилетних в среднем, еще зелен и как единое целое. Школе нужна отработанная система воспитания не только учеников, но и учителей. И еще — бесконечный список необходимого. Что-то можно купить, как видеомагнитофон, или найти, как интересных людей. Другое создать собственными силами, как творческую атмосферу. Но есть проблемы, не подвластные усилиям одной школы, — проблемы общества, в котором ей придется существовать.

От них не отгородиться, даже сделав весь микрорайон «МЖКовским». Хотя... 191-я школа смотрит окнами в окна жилых многоэтажек. И оставаться им взаимными соглашениями: весело перемигиваться в хорошие минуты, не скрывать слез, когда будет грустно. А вдруг не будет? Ведь вскоре появится надежная поддержка — в дома, которые будут построены МЖК, придут жить молодые, энергичные люди. Может быть, их дети узнают, что такое Мечта наяву...

В. БЕГУН.

Не желание насолить кому-то и за чужой счет позиметь крышу над головой двигало инженером-конструктором НИИ средств автоматизации Александром БОРИСЮКОМ, когда в феврале семидесяти восьмого он стал участником движения МЖК. Не от хорошей жизни пришел он на стройку, простояв в очереди на получение жилья с 1981 года...

...и оставшись пока только двухсотым с «хвостиком». Поначалу на восемь выделенных квартир набралось более 400 желающих. К финишу отборочного марафона пришло не более тридцати: участие в соревновании для меня лично — это восемь месяцев без единой свободной минуты, без выходных и вечеров. Потом два месяца «добывали» квалификацию на курсах каменщиков и пять месяцев трудились на «чужих» объектах — мы ведь стали как бы собственностью треста. Отдав стройке два года, могу сказать: возводить дом своими руками насколько быстрее, настолько и сложнее, чем спокойно дожидаться милости исполкома.

Сергей КАМИНСКИЙ, председатель оргкомитета «Уручы»:

— Мы не вправе винить людей за столь противоречивые мнения о движении МЖК. Недоброжелательность — порождение несовершенства строительного конвейера, неотработанного механизма строительства МЖК. Считать бригады МЖК добровольным придатком строительной отрасли в то время, когда в Белоруссии все выделенные объемы, как правило, осваивались? Отвлекать специалистов отраслей далеких от строительства, не имея отлаженной системы переквалификации? Такими аргументами не так давно апеллировали противники движения.

Сегодня есть результаты, может быть, не столь выдающиеся, но... Построены дома, сотни семей получили кварти-

ры, которых могло и не быть, не появившись на свет идея о создании МЖК. Организовано строительное управление № 52, которое, учитывая неблагоприятное положение в отрасли в целом — в 1989 году более 5 тысяч рабочих (почти два строительных треста) «перекочевали» из государственных организаций в кооперативные — долго бы становилось на ноги без оптимизации и финансовой, и кадровой поддержки со стороны участников движения.

В упреках по поводу того, что на время отработки специалисты покидают свое рабочее место и теряют квалификацию, есть резон. Поэтому создана альтернативная форма отработки программы не путем перевода в класс рабочих, а с использованием имеющихся интеллектуальных сил.

Заключение договоров на создание научно-технической продукции позволяет получать прибыль и выполнять строительные работы руками профессионалов.

Да и долевое участие предприятий в строительстве МЖК отнюдь не грабжа «честных очередников». На сегодняшний день многие предприятия города могут перечислять на строительство жилья в два — три раза больше средств, чем в состоянии освоить Главминстрой при Мингорисполкоме. А строительство МЖК — возможность использовать дополнительные капитальные вложения дольщиков. Другое дело, когда нам приходится сталкиваться с несовершенной системой планирования, при которой невыполнение плана «прикрывают» собой МЖК. К слову, нам она не по нраву, потому и настаиваем каждый раз, чтобы в планах жилищного строительства города МЖК проходили отдельной строкой.

Так что, чужих караваев нам не нужно — о своем печемся.

УСТАМИ ФЕМИДЫ

ЮРИСТА ВЫЗЫВАЛИ?

ВОПРОС РЕБРОМ: Кто защитит права и законные интересы участников движения МЖК и членов их семей?

ОТВЕТ ДЕЛОМ: Правовой сектор Минского городского штаба МЖК готов к:

ПРОВЕДЕНИЮ деловых консультаций по вопросам применения норм жилищного, трудового, семейного, административного и других отраслей законодательства;

ОКАЗАНИЮ помощи в составлении юридических документов (жалоб, исковых заявлений, ходатайств);

СОДЕЙСТВИЮ в организации представительства в судебных и иных органах;

ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ коллективов МЖК в их отношениях с местными органами власти и управления, другими государственными и общественными органами и организациями;

ОРГАНИЗАЦИИ лекций по актуальным вопросам применения законодательства с привлечением ученых и специалистов в области юриспруденции.

ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В СОВЕТЕ ФЕМИДЫ?

Обращайтесь в к. 206 (т. 20-49-59) Минского ГК ВЛКСМ по понедельникам с 17.00 до 19.00; в ауд. 210 главного корпуса БГУ им. В. И. Ленина по четвергам с 18.00 до 20.00.

БЕЛАРУСЬ

ГАЗЕТА БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА

1990

ЧАЦВЕР

25 КАСТРЫЧНІКА

№ 28 (1657)

Союз МЖК является самостоятельной общественной организацией, созданной молодежью республики для решения вопросов, связанных с проектированием, строительством и последующим функционированием молодежных жилых комплексов в Белоруссии.

Республиканский союз МЖК является юридическим лицом и пользуется его правами, он обладает на правах собственности принадлежащим ему имуществом и денежными средствами, имеет счет в отделении Госбанка СССР, гербовую печать с изображением герба Белорусской ССР и своим наименованием, штампы, бланки, эмблему, торговый знак.

Материальной основой деятельности союза МЖК являются жилые дома, объекты социального, культурно-бытового и спортивного назначения, а также объекты производства, возведенные или реконструированные союзом МЖК.

на следующий период, рассматривает и решает вопросы его деятельности;

2.4.3. принимает основные документы союза МЖК и вносит в них изменения, изменения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство, а изменения в Устав — не менее 2/3 зарегистрированных делегатов;

2.4.4. избирает ревизионную комиссию союза МЖК, утверждает представительство от комплексов и персональный состав республиканского совета МЖК;

2.4.5. определяет размер вступительных и членских взносов на последующий период.

2.5. Внеочередная конференция созывается, если за ее проведение проголосовало не менее половины членов совета.

2.6. В период между конференциями республиканского союза МЖК его высшим исполнительно-распорядительным органом является РИК, руководимый председателем. В соответствии с основными задачами союза РИК выполняет следующие функции:

- разрабатывает и организует выполнение социально-экономической программы создания и развития МЖК в Белоруссии;
- координирует деятельность комплексов в вопросах информационного обеспечения хозяйственной деятельности;
- защищает интересы союза МЖК и его членов;

— регулярно информировать республиканский совет МЖК о результатах ревизии.

2.11. Коллективные члены союза МЖК являются самостоятельными общественными формированиями со своими органами управления, целями, задачами, Уставом, не противоречащими целям, задачам и Уставу союза МЖК Белоруссии и ведущие хозяйственную деятельность для выполнения уставных задач.

3. Члены республиканского союза МЖК, права и обязанности

3.1. Коллективными членами союза МЖК Белоруссии могут быть:

- отдельные жилые комплексы, размещенные на территории Белоруссии;
- региональные (районные, городские, областные) объединения МЖК, признающие настоящий Устав и уплатившие вступительный взнос.

3.2.4. пользоваться услугами, оказываемыми союзом МЖК.

3.3. Коллективный член союза МЖК обязан соблюдать Устав союза МЖК, своевременно выполнять требования и поручения органов управления союза МЖК;

3.4. РИК и совет союза МЖК могут применять к нарушителям Устава союза МЖК меры воздействия, вплоть до исключения из членов союза МЖК. Исключение производится советом союза МЖК. Решение об исключении из членов союза МЖК может быть обжаловано на очередной конференции МЖК.

4. Имущество и средства Белорусского союза организации МЖК.

4.1. В состав имущества союза МЖК входят приобретенные (построенные) за счет средств союза МЖК или переданные ему в установленном порядке сторонними организациями:

- сооружения;
- оборудование, оснастка, инструменты, материалы;
- предметы культурно-бытового, спортивного назначения;
- транспортные средства;
- научно-техническая продукция.

4.2. Белорусский союз МЖК имеет право на следующие виды денежных средств:

4.2.1. вступительные, специальные взносы индивидуальных и коллективных членов союза МЖК. Размер вступительных взносов определяется конференцией союза МЖК;

4.2.2. поступления от проведения лекций, вечеров отдыха, курсов, кружков, массовых праздников, концертов, фестивалей и других мероприятий, отвечающих задачам союза МЖК;

4.2.3. денежные средства, полученные в порядке добровольного содействия от общественных организаций, предприятий, учреждений и граждан, заинтересованных в деятельности союза МЖК;

4.2.4. прочие поступления средств в результате гражданско-правовых сделок.

4.3. В соответствии с законодательством союз МЖК имеет право приобретать, передавать, арендовать имущество, необходимое для выполнения его задач.

4.4. В установленном порядке союз МЖК наделяет правом юридического лица свои структурные и хозяйственные подразделения, открывает и закрывает им счета в отделениях Госбанка СССР, производит по счетам различные денежные операции.

4.5. Союз МЖК имеет право распоряжаться наличными денежными средствами на текущие расходы, отвечающие его целям, размер и порядок расходования наличных денежных средств определяется РИК МЖК.

4.6. Расходование средств, хранящихся на расчетном счете РИК МЖК, производится по документам, подписанным председателем РИК МЖК, либо лицом, его замещающим и бухгалтером (казначеем) согласно смете, утверждаемой Советом МЖК.

4.7. Союз МЖК и его коллективные члены ведут бухгалтерский и статистический учет в установленном порядке и несут ответственность за его достоверность.

4.8. Финансовые и хозяйственные отношения между союзом и коллективными членами строятся на договорной основе.

5. Принятие и утверждение устава союза МЖК.

Устав Белорусского республиканского союза МЖК принимается конференцией союза МЖК и регистрируется в Совете Министров БССР, в случае изменения действующего законодательства право внесения соответствующих изменений в Устав союза МЖК имеет совет МЖК.

6. Прекращение деятельности союза МЖК

Деятельность союза МЖК прекращается в случае признания конференцией республиканского союза МЖК необходимости его ликвидации или реорганизации (слияние, разделение или присоединение).

Решение конференции союза МЖК подлежит утверждению Советом Министров БССР.

Устав Союза МЖК Белоруссии

1. Задачи и основные направления деятельности организации МЖК.

1.1. Главная задача республиканского союза МЖК состоит в формировании на основе целевых административно-территориальных комплексов, включающих в себя жилые дома и объекты социально-культурно-бытового назначения, инициативного, творческого коллектива.

1.2. Важнейшим направлением деятельности организации МЖК выступает систематическая работа по воспитанию у ее членов коллективизма, способности сообща решать задачи обеспечения условий для всестороннего и гармоничного развития личности.

1.3. Задачей республиканского союза МЖК является создание наиболее благоприятных условий для региональных МЖК, входящих в союз, по:

— формированию личности с активной жизненной позицией путем всемерного привлечения членов МЖК к участию в самоуправлении и функционировании МЖК;

— становлению и укреплению молодых семей и воспитанию подрастающего поколения;

— совершенствованию форм коммунально-бытового обслуживания с целью сокращения затрат средств и времени на бытовую, хозяйственную деятельность и использование этого времени на общественную работу, отдых и спорт;

— созданию собственной производственно-строительной базы региональных МЖК и коллективной базы союза.

1.4. Задачей союза МЖК является оказание влияния на формирование молодежной политики в Советах народных депутатов всех уровней союза.

2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЮЗА МЖК

2.1. В структуру союза МЖК входят:

- органы управления союза;
- общественные организации молодежных жилых комплексов.

2.2. Органы управления и контроля союза МЖК:

- конференция МЖК;
- республиканский совет МЖК;
- республиканский исполнительный комитет МЖК (РИК);
- ревизионная комиссия союза МЖК.

2.3. Высшим руководящим органом союза МЖК Белоруссии является конференция. Отчетно-выборная конференция созывается не реже одного раза в два года, норма представительства на каждой конференции определяется советом союза МЖК республики.

2.4. Конференция:

2.4.1. заслушивает и утверждает отчеты РИК, совета и ревизионной комиссии союза МЖК;

2.4.2. утверждает основные направления деятельности республиканского союза МЖК

— разрабатывает документы, регулирующие деятельность союза МЖК;

— разрабатывает план производственно-хозяйственной деятельности союза МЖК, проект сметы расходов;

— имеет право получить от Госбанка СССР долгосрочные и краткосрочные кредиты;

— имеет право получить от Госбанка СССР долгосрочные и краткосрочные кредиты;

ными организациями и гражданами;

— создает структурные подразделения союза МЖК и наделяет их правами юридического лица со своим счетом (субсчетом) в Госбанке СССР (Внешторгбанке);

— оплачивает труд своих штатных сотрудников, а также лиц нештатного состава, привлекаемых к работе по трудовым договорам;

— имеет право премировать штатных сотрудников, а также работников организаций, обслуживающих республиканский союз МЖК, согласно положению о премировании;

— занимается в установленном порядке издательской деятельностью;

— планирует и доводит заказы, отвечающие задачам союза, хозяйственным подразделениям.

2.7. Штатные работники союза МЖК подлежат государственному страхованию в порядке, предусмотренном для соответствующих отраслей народного хозяйства.

2.8. Для осуществления возложенных на него задач РИК МЖК создает секторы, отделы, лаборатории, клубы, службы, управления, комиссии, штабы и другие объединения, предназначенные для обслуживания Белорусского республиканского союза МЖК.

2.9. Республиканский совет МЖК является высшим контрольно-законодательным органом союза МЖК в период между конференциями. В республиканском совете МЖК представлены все структурные подразделения республиканского союза МЖК, норма представительства в республиканский совет МЖК устанавливается конференцией.

Республиканский совет МЖК:

2.9.1. формирует РИК и утверждает председателя и главного бухгалтера;

2.9.2. контролирует деятельность всех формирований республиканского союза МЖК, раз в полугодие заслушивает отчеты о деятельности РИК МЖК и ревизионной комиссии, в случаях несогласия совета с решением, принятым РИК, совет имеет право приостановить или отменить данное решение;

2.9.3. утверждает план производственно-хозяйственной деятельности;

2.9.4. рассматривает обращения, апелляции и жалобы членов союза МЖК;

2.9.5. организует подготовку и проведение конференций союза.

2.10.1. Ревизионная комиссия имеет право:

— требовать к своему рассмотрению любые документы, относящиеся к деятельности союза МЖК;

— обращаться за консультацией по интересующим вопросам в юридические и финансовые органы.

2.10.2. Ревизионная комиссия обязана:

— рассматривать обращения, апелляции и жалобы членов союза;

— регулярно контролировать хозяйственную и финансовую деятельность союза МЖК;



3.2. Коллективный член союза МЖК имеет право:

3.2.1. выдвигать своих представителей для участия в формировании руководящих органов;

3.2.2. вносить конкретные предложения в органы управления союза МЖК и требовать ответа по существу своего обращения;

3.2.3. открыто высказывать и отстаивать свое мнение;

